

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар по ВР

М.В. Патапенка

2019 г.

**ПЛАН
работы клуба «Спадчына» УО БДСГА на 2019 – 2020 навуч. год**

№ п/п	Назва мерапрыемства	Срокі правядзення	Месца правядзення	Адказны
1.	Арганізацыйны сход членаў клуба. абмеркаванне плана работы.	12 верасня 2019 г.	ауд. 16050	Скаронная С. С. – ст. выкладчык
2.	Турыстычная экскурсія ў Гомельскі Палацавы комплекс Румянцавых і Паскевічаў і Веткаўскі музей імя Ф. Г. Шклярова.	верасень	экскурсія	Скаронная С.С. Лосева Т.У
3.	Удзел ў штогадовай акцыі «Пакуль помнім – жывём», накіраванай на упарадкаванне пахаванняў былых работнікаў акадэміі, чые могількі засталіся без дагляду	верасень- кастрычнік	месца захавання “аршанскія могількі”	Скаронная С.С. Лосева Т.У
4.	Падрыхтоўка дакладаў на Рэспубліканскую студэнцкую навукова-практычную канферэнцыю «Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и современность».	кастрычнік	ауд. 16050	Скаронная С. С. – ст. выкладчык
5.	Правядзенне экскурсіі “Горкі: гісторыя і сучаснасць”	кастрычнік	раённы музей г. Горкі	Скаронная С. С. – ст. выкладчык
6.	Састаўленне картатэкі матэрыялаў, неабходных у працы клуба “Спадчына”	кастрычнік	ауд. 16050	Скаронная С. С. – ст. выкладчык
7.	Удзел ў падрыхтоўцы і рэалізацыі праекта: «Без срока давности», прысвечанага 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	кастрычнік 2019 – ліпень 2020 гг.	ауд. 16050	Скаронная С.С, ст. выкладчык Лосева Т.У., загадчыца музея акадэміі
8.	Збор матэрыялаў і публікацыя артыкулаў у сродках масавай інфармацыі звязаных падзеямі што адбываліся на тэрыторыі акадэміі ў гады Вялікай Айчыннай вайны	кастрычнік – май	ауд. 16050	Скаронная С.С, ст. выкладчык
9.	Пасяджэнне Савета клуба па правядзенні конкурсу Зберажам спадчыну разам". Абмеркаванне Саветам клуба сцэнарнага	лістапад	ауд. 16050	Скаронная С. С. – ст. выкладчык

	матэрыялу да конкурсу.			
10.	Удзел у журы турніра па інтэлектуальным гульням сярод студэнтаў на тэму: «Память сильнее времени», прысвечанай 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	лістапад		Скаромная С.С – ст. выкладчык
11.	Правядзенне конкурсу "Зберажом спадчыну разам".	снежань	ауд. 16050	Скаромная С. С. – ст. выкладчык
12.	Збор матэрыялаў і фарміраванне буклета “Айчыне – працай і любоўю” аб вядомых выпускніках БДСГА	снежань	ауд. 16050	Скаромная С. С. – ст. выкладчык
13.	Падвядзенне вынікаў работы Саветам клуба за I семестр і абмеркаванне вынікаў	студзень .	ауд. 16050	Скаромная С. С. – ст. выкладчык
14.	Сустрэча з народным майстрам Беларусі па лазаплянню Багдановіч Т.А і правядзенне майстар-клас.	люты	ауд. 16050	Скаромная С. С. – ст. выкладчык
15.	Экскурсія ў Горацкі Дом народных раместваў	люты	Дом раместваў	Скаромная С. С. – ст. выкладчык
16.	Падрыхтоўка матэрыялаў і удзел у канферэнцыі “Беларусь у сучасным свеце” прысвечанай 75-годдзю Перамогі	люты-май	ауд. 16050	Кірчук Ю.В. – ст. выкладчык
17.	Прагляд фільма пра акадэмію “Гісторыка-культурныя каштоўнасці акадэміі: нам ёсць чым ганарыцца»	сакавік	ауд. 16050	Скаромная С.С. ст. выкладчык Лосева Т.У
18.	Тэматычная экскурсія “Памяць вайны”	красавік	Экскурсія па месцах звязаных з падзеямі ВАВ на тэрыторыі акадэміі	Скаромная С.С. ст. выкладчык
19.	Збор матэрыялаў для папаўнення ауд. 16050 і 16052.	май	ауд. 16050	Скаромная С.С. ст. выкладчык
20.	Падвядзенне вынікаў работы Саветам клуба за II семестр	чэрвень	ауд. 16050	Скаромная С.С. ст. выкладчык

Кіраўнік клуба

(ропіс)

Скаромная С.С

УЗГОДНЕНА

Начальнік кіравання ВРМ

І.М. Рындзіна

2019